





НЕ АБАРАНЯЮЦЬ ПРАВОУ МАЦЕРЫ

(Пісьмо служачай)

Я працую загадчыцай сельскай ашкі. На пажарніцы я пачынала быць пайсці ў дэкрэтыўны адпачынак з 1 чэрвеня. Ведучы аб гэтым, я шчыра ў канцы красавіка папрасіла загадчыка гомельскай канторы Беларускага іраўніцтва т. Пірлова, што мне патрэбна замена. Ён абяцаў прыслаць чалавека.

Напачатку час адпачынку, а заместы мне не прыслалі. Я некалькі разоў паслала тэлеграмы ў кантору, але адказа не атрымлівала. Там я вярнулася да сельскага пракурора і да раённага інспектара аховы здароўя. Яны напісалі запытанні ў гомельскую кантору. Адказаў тапсама не атрымалі. Я нарэшчы працую без адпачынку.

БРЫСКІНА.

СПАДЗІЯЮСЯ ШТО БУДУ ВУЧЫЦА

(Пісьмо студэнткі)

Я вучылася ў Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце. Вучылася добра, атрымлівала павышаную стыпендыю.

У 1935 годзе ў мяне нарадзілася дачка. Адрываў я пасля роўнаў ахварэла. Пражывала 8 месяцаў. Дыця карміць не магла і выхоўвала яго выключна тэчуніным карміленнем. Ад гэтага дыця часта хворэла. Я ўвесь час была пры дыці. У сувязі з гэтым адсталі на вучобе на поўгода.

Здавалася б, што мне павінны былі даць тэрмін, каб я магла лагодзіць сваё дзіця на курсе. Але, на жаль, гэтага зроблена не было. Мяне пазбавілі стыпендыі і не далі магчымасці скончыць інстытут.

Дыпломная работа на казанай тэме мною была напісана, але не чамусьці прафесар Уман не жадае правярць, спасылаючыся, што я не хадзіла да яго на кансультацыі.

Зара я ні то спецыяліст, ні то хатняя гаспажыня; стыпендыі пазбавлена, работа мая не разглядаюцца.

Р. Е. РЫЗАВА.

ДЫРЭКТАР СУПРОЦЬ

(Пісьмо інструктара фізкультуры)

Фікультурны гурток пры зашнічкім спіртазаводе пачаў працаваць у спешнай мінулага года. Заняткі праводзіліся рэгулярна, па плану. Фікультурная работа пачала ўзвышалася ў работай АСО.

Дзякуючы правільнай арганізацыі работ гурток за кароткі час павысіўся ў тры разы. Партарганізацыя, ідучы навуцтар фізкультуры па руху, адлучаюцца пад спортыўную заволасі садыкі. Сіламі фізкультуры пачаўся была абсталяванне і агароджанна. Моладзь ганарылася сваім спартыўным гарадком.

Але ў кіраўніцтва заводу адбыліся змены. Уноўпрызначаны дырэктар Фаермарк рабурнуў пляны і ў не месяцы пачаў будаваць хату. Заўважым і партгор супроць дырэктара аказаліся бясілыя. Яны не здалі абараніць інтарэсы моладзі.

Моладзь на лета васталася без спорттардака.

КРУМГАНТ.

УСЕ ЧАКАЮЦЬ

Бялі двух месяцаў на менскай базе Асацыяцыянаб ляжыць значны першы ступені «Варшавскай страды». У магазін іх не перадаюць: чакаюць, накуль прымуць рашучы ў Маскві. Між тым у магазіне № 1 кожны дзень ад навуццальных устаноў прыбываюць заўважкі на значкі.

ЧОРНАШЫ.

КРАМА БЕЗ КРАМНІКА

На тэрыторыі калгаса «Новае жыццё» (Новаворскі сельсовет) крама № 12, Заслаўскага сельсо, заўсёды на зямку. Раіспажываюцца на працягу двух месяцаў ніяк не можа прыняць тавар крамніка. У выніку тавары ляжыць нерухома на паліцах, а калгаснікі за запалкамі, мклам і ішн. ховалі за некалькі кілометраў у суседняй краме.

Л. КАЗЛОЎСКІ.

ПА СЛЯДАХ ВYSTУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

«ПАТУРАЮЦЬ ЗЛЫЧЫНСТВУ»

У «Звяздзе» пад гэтай назвай было змешчана пісьмо чатырох пайшычкяў аб патурніні злчычынству ў гарадчым сельсо, Даманавіцкага раёна.

З Беларускага паведамлілі нам, што ўказаныя факты ў пісьме прарэзаны на месяцы. Загядчык крамы № 1 Аляксей М. в работы ачат.

ХОД УБОРАЧНЫХ РАБОТ ПА БССР

На 10 ліпеня па раёнах БССР скошана натуральных сенажаці 81,5 процанта (было на 5 ліпеня 66,1 проц). Плян сенажаці выкавалі раёны: Любанскі, Дубровенскі, Чачэрскі, Уздзенскі, Баранскі, Аршанскі, Ваўраўскі, Баранскі, Ступік. На 99,5 проц. плян сенажаці выканаў Менскі раён, на 99,2 — Капаткевіцкі, на 98,4 — Магілёўскі, на 97,6 — Капыльскі, на 96,6 — Дзвінскі.

Нешарыма адстае Чырвонопольскі раён, які за апошнюю пяціднёўку не даў ніякага прыросту. Тут плян сенажаці выканан толькі на 35 проц.

Застагавана скошанага сена 85,7 проц. (было на 5 ліпеня 81,6 проц). Стагаванне закончылі раёны Аршанскі і Уздзенскі. Дубровенскі раён дупуціў валякі разрыў паміж сенажаці і стагаваннем. Плян сенажаці выканан на 104,3 проц., а застагавана 53,7 проц.

У 55 раёнах пачалася ўборка азімых і ранніх яравых. На 10 ліпеня зжата 1,9 проц. Капаткевіцкі раён плян на жыну выканаў на 24,3 проц., Жыткавіцкі—14,5, Дзеўскі—10,8, Магдэўскі—16,3, Капыльскі—24,7. У 43 раёнах пачалося перабленне ільну. Плян выканан на 3,3 проц. Чырвонослабодскі раён плян пераблення ільну выканаў на 27,6, Грэскі—26,1, Старобінскі—22,8 проц.

Апошнія дзве пяціднёўкі не далі амаль ніякага прыросту па ўзросту да ільну. Плян выканан толькі на 33,9 проц. (было на 5 ліпеня 33,5 проц.). Такія раёны як Перахоўскі плян узросту ільну выканаў на 3,5, Шклоўскі—9,2, Чарыкаўскі—3,6, Старобінскі—8,2 проц. Толькі Капыльскі раён плян выканаў на 102,3 проц. і Любанскі раён—91,7.

Нездавальнічыва праходзіць сіласаванне. Апошняя пяціднёўка дала толькі 2 проц. прыросту. Плян на 10 ліпеня выканан на 11,4 процанта. Раёны Пашчавіцкі і Чэрвеньскі зусім не прыступалі да сіласавання. Пасобныя раёны, як Дзеўскі плян сіласавання выканаў на 70,3, Дрыбінскі—48,8, Жыткавіцкі—42,1 проц.

Весткі з палёў БССР

СТАРОВІН. Ільноперабільшчак Старобінскага МТС тав. Хаўстовіч Міхась 9 ліпеня за змену выцерабіў ільноперабілкай «ВНІЛ-5» 11 гектараў ільну.

Агульным плян ільноперабілення, які дзведзён т. Хаўстовіч, на 11 ліпеня выканан ім на 50 проц.

КАЗЛОУ.

Рэчэня. Калгасны раён разгарнуў ўборку зернявых. На палях сельскагаспадарчай арелі імя Сталіна, Васілевіцкага сельсовета, працую 6 конных жнітарак. На 11 ліпеня гэтым калгасам зжата 160 гектараў жыта.

Добра і арганізавана праходзіць жыно і ўборка жыта ў калгасе «Сябра ільня», Капыльскага сельсовета. Стаханавец Дуброўскі ачытае за дзень 0,41 гектара замест нормы 0,18 гектара. Усяго калгасам убрана 55 гектараў жыта.

Калгасам «13 Кастрычнік» і «Чырвоная Дзямітр» 11 ліпеня прыступілі да ачытаў ярына дзяржавы. Першы здаў 100, другі — 320 кілограмаў.

КРАСНАКУЦКІ.

СТАРЫЯ ДАРОГІ. Калгасны раён прыступілі да перапрацоўкі. Калгас «Май» Гораўскага раёна, першым у раёне здаў 300 кілограмаў высокакачэснага ярына.

МАНІЧАУ, ЦІШКЕВІЧ.

БЕШАНКОВІЧЫ. На 10 ліпеня раён поўнаю скончыў сенажаці. Плян — 1.501 тона, загатоўлена — 1.505 тон.

ІРШАНОВІЧ.



Уснароднае свята ў Менску. На здымку выступілі калгасныя хору Баснаўскага раёна на студыі «Дынамо». Фото С. ГРЫНА (Веласофот).

ГРУБАЕ ПАРУШЭННЕ КАЛГАСНАЙ ДЭМАКРАТЫ

Зусім зраўмела, што чым больш старшыня працую ў калгасе, тым лепш ён выкуче гаспадарку, эканамічнае развіццё яе, людзей, і накіруе ўсё на ўмацаванне гэтай гаспадаркі. Гэта такая ісціна, аб якой няма чаго і спрачацца. Гэта як у людзей абста ў сталінскім статуце сельскагаспадарчай арелі.

Анак, гэтай ісцінаюсці не зраўмелі ў Брагінскім раёне. Частыя змены старшыня калгасаў, зусім патрэбная «перакідка» ак аднаго калгаса ў другі тут сталі звычайнай справай. Гэта відзець з наступных фактаў. У калгасе «Чырвоны Кастрычнік» старшыня з'яўляецца т. Мельнічэнка. Працую ён ўсяго паўтара месяца. Раней тут быў старшыней тав. Рудчанка, прапрацаваў ён два месяцы, а яшчэ раней, да тав. Рудчанкі, старшыней быў тав. Патоцік, прапрацаваў восем месяцаў. Тав. Патоцік старшынястоў ў калгасе імя Карла Маркса 8 месяцаў, а тав. Дзямчанка—ў калгасе «Ільня» таксама 8 месяцаў. Тут зноў зроблена «перакідка». У калгасе «Крайна Совет» старшыней Салчанка працую 2 месяцы.

У калгасе імя Калініна за чатыры паловай гады яго існавання змяніліся 7 старшыняў.

Але не лепшае становішча і ў калгасах іншых сельсоветаў. Возьмем калгас «Новая Беларусь», Малейскага сельсовета. Тут за 19 месяцаў змяніліся чатыры старшыні. За 7 месяцаў існавання калгаса імя Варашылава, Астраградскага сельсовета, змяніліся 7 старшыняў.

Гэта даўка не поўныя данія таіх змен і «перакідак» ў раёне. Але і на прыкладзе гэтых калгасаў можна пераканацца, як груба парушаецца сталінскі статут сельскагаспадарчай арелі. Гэта не кіраўніцтва калгасамі, а губляў ў чахурку.

Да чаго прыводзіць такі частыя змены і «перакідка» адзінваў і многі калгаснікі і старшыні калгасаў. Я працую па тым год, гаворыць рахункавод калгаса імя Калініна тав. Проіко. За гэты час змяніліся 7 старшыняў. Не паспее новы старшыня знамяціцца са справай, людзьмі, з гаспадаркай, як яго пераходзіць ў другое месца. А гэта велікі адбавіцца на развіцці і ўмацаванні гаспадаркі.

МАН. БУРДЫКА.

УРАУНІЛАУКА ЗРЫВАЕ СТАХАНАУСКІ РУХ

8 ліпеня ў Чэрвеньскім раёне пачалося выбарчае жыно азімых і масавае перабленне ільну. Соўгас імя Вірава жнітаркамі ачаў 10 гектараў жыта. Першыя дні пераблення ільну рабурнілі ігнаванне зэральнічым і рабурце калгасаў, ігнаванне расцінчяў рабурце сілу. У калгасах «Комсамоль» і імя Вірава жнітарчым працуюць снопам, выправаўнае дзельнічым усімі паробу. У выніку таіх «арганізацый» працы ў калгасе «11 год советам» ні адна жачыня не выкопвае дзельнічым выправаваўні. Замест патрэбных 0,12 гектара выправаваў толькі 0,04—0,05 та.

Такія факты маюць месца і ў раёне іншых калгасаў. Гулавога ўраўнілаўка зрывае разгортванне стаханавскага руху на палях ўборкі. Такое становішча пачалося ў рэзультате бяздзейнасці раіспамдзела і МТС, якія самаўхіляліся ад паўсідзвеннага, аператыўнага кіраўніцтва ўборкай. Спецыялісты МТС і раіспамдзела ў сямня гарачыні дні ўборкі садзіць у раіспамдзельнічым пучынікі.

Планаванне работ ў нас проста нікудышняе. Рабурчы загадаў не ведае, якую ён будзе рабурце работу.

П. Х. ШУЛЬМАН. Стаханавец менскага вартскабудуўнічага заводу імя Вірава.

ЖЫНО У КАЛГАСАХ СЛУЧЫНЫ

Рад калгасаў ачурці пачалі жыно жыта выбарчым паробам. Калгас імя Сталіна, Ступіцкага раёна, у першы дзень зжаў 9 гектараў жыта. Прыступілі да жыно жыта калгасы «Удзянік», «Чырвоны паніан», «Зара Света», імя Дзямітрава, і «Новы паніан», Старобінскага раёна. У калгасе імя Красна, Ступіцкага раёна, выправаваў іжо больш 200 гектараў жыта. Калгас «Будаўнік» выправаваў 6 га.

Калгас «Комітэор», Слуцкага раёна, здаў дзяржаву 200 кілограм раіспай бульбы новага ўрадка.

ЗАСІЛСАВАЛІ 120 ТОН

Калгас імя Будзёнага, Чырвоная Слабодскага раёна, добра арганізавану барацьбу за забеспячэнне жылымі кармамі. Ён першы ў раёне распачаў сіласаванне. У калгасе засілававаў іжо 120 тон зялёнай травы. На сілас старшынястоўваецца пуствозе, явар і іншыя травы. Плян сіласавання выканан на 66 проц.

Калгаснікі маркуюць сьлёта плян сіласавання значна перавыканачу. Г. СКУЦНЯ.

ТРЫБУНА СТАХАНАУЦА

АБЯЦАННІ

Пры пераходзе на новыя нормы выправаваўні адміністрацыйна-тэхнічнае кіраўніцтва нашага пеха (нова-механіччых цэх заводу імя Вірава) абяцала многае: варштаты будуць адрамантаваны, устаноўкі насосы для вадынага ахаладжэння і многае іншае. Падрыхтоўку і падатку поўфабрыкатаў, чарпажоў і інструменту абяцалі раіспамдзельнічым настолькі, што стаханавец на лішнюю беганіну не патраціць ніводнай хвілінкі. У гэліне інструментальнай гаспадаркі таксама было многа абяцанняў: укараціць у работу пабедзітавы разны, навуцчым рабурчага прапавіць гэтымі разамі.

— Мы работу так наладзім, — гаварылі кіраўніччым пеха, — што новыя нормы будуць не толькі выкопваць, але перавыканачу! А на справе аказалася зусім інакш. Мой варштат «Комсамоль № 4» паставілі на рамонт. Паўнага варштата мне для работы на час рамонту не адвалі. Я вымушан быў поўмесца бегані з аднаго варштата на другі. Гэта была не работа, а пакуты.

Зварнуўся я да дырэктара заводу тав. Дробышэўскага. На наступны дзень варштат адрамантавалі. Але не паспееў я прапрацаваць і варштат зноў стаў. Аказалася, што супраць сабралі са старымі часткамі, не глядзячы на тое, што былі зроблены новыя. Рабурнікі не півіканілі добрым рамонтам варштата, а глядзячы толькі на тое, каб хутчэй ішо з рук збыць.

Пачалі рабурце да варштатаў насосы для вадынага ахаладжэння, і праз некалькі дзён гэтую справу закінулі. І пакуль я зноў не зьявіўся да дырэктара заводу, насос да майго варштата не быў зроблен. Але рэдавацца прыйшлося не доўга. Праз некалькі дзён насос стаў працаваць з перабоймі і хутка зусім спыніўся.

Планаванне работ ў нас проста нікудышняе. Рабурчы загадаў не ведае, якую ён будзе рабурце работу.

П. Х. ШУЛЬМАН. Стаханавец менскага вартскабудуўнічага заводу імя Вірава.

НЕ ДАЮЦЬ ПРАЦАВАЦЬ ПА-СТАХАНАУСКУ

Паміж стаханавцам менскага заводу імя Молатава тав. Мільберам і начальнікам 2-га калектыва тав. Клаўно вылаўна адбылася такая гутарка:

— Таварыш майстар, на волях працовах а сьвіна буду працаваць?

— На волях трэба, на стоўкі будзе працаваць—адказаў Клаўно.

— Я ўчора працаваў на 8 працовах і то поўнай нагрукі не даў, —не ўнімаўся тав. Мільбер.

Стаханавец Абельсон (3-ці калектыв) паскардзіўся начальніку пеха тав. Бурхуну, што ён мала варэлае, таму, што няма поўнай нагрукі. Той яму адказаў: — А 30 рублёў у дзень было добра зарабляць? Зара можаш паярнець.

Гэтыя два факты прыведзены для таго, каб паказаць як на заводзе імя Молатава запікоўваць стаханавскі рух, не даюць магчымасці стаханавцам асобна выправаваць новыя нормы.

За апошні час на заводзе пытанне стаханавскага руху перасталі займацца. Створаная абстаноўка не толькі не садзельнічае далейшаму развіццю стаханавскага руху, а наадварот, з'яўляецца непраходзімай перашкодай.

Прывадзем некалькі фактаў. На заводзе налічваецца 893 рабурчы; стаханавцаў у красавіку было 284, а ў маі—288. У красавіку меаблены паў налічываў 228 стаханавцаў, а ў маі 224. У скрыжэнчым пеху, які за апошні час выкопвае працую на 60—70 процантаў, усе рабурчы чамусьці лічацца стаханавцамі. Па механіччым аддзяленню 1-га калектыва з першага дня ўсе рабурчы лічацца стаханавцамі, незалежна ад таго, наволях і яны выкопваюць вытворчую праграму, не глядзячы на якасны паказальнікі і т. д. Начальнік калектыва не можа сказаць, што стаханавец, а хто не, таму што яго гэта не півіканіць.

Ініцыятары стаханавскага руху на заводзе, якія раней з дня ў дзень перавыканвалі вытворчую праграму, зараз сістэматычна іх не выкопваюць. Вядомы стаханавец Мільбер у чэрвені выкопваў дзельнічым плян у сярэднім на 75—80 процантаў, так: 7 чэрвеня выканаў плян на 77 процантаў, 8-га—79, 9-га, 10-га—112, 11-га—89, 14-га—100 процантаў. Далей адміністрацыя рашыла ўчот не весці.

Стаханавец Біневіч 1 чэрвеня ўваў 133 процанта, 2-га—66, 3-га—70, 10-га 66 і т. д.

Прычына—у абурочку дрэўнай перастанка півіканіцца пытаннем стаханавскага руху. Ведучы, што стаханавцаў сістэматычна перакідаюць з працы на працую, што яны не нагруканы, ведучы аб усіх агітасях, партком ніякіх мер не прымае.

Дрэўна абстаціць справу в якасцю прадукцыі і ў астатніх калектывах. Гэта глумачыцца часткова тым, што тэхнічная вучоба на заводзе настаўлена дрэўна.

Зусім не праводзіцца вытворчых праграм і ў астатніх калектывах. Гэта глумачыцца часткова тым, што тэхнічная вучоба на заводзе настаўлена дрэўна.

Партыйная арганізацыя таксама перастанка півіканіцца пытаннем стаханавскага руху. Ведучы, што стаханавцаў сістэматычна перакідаюць з працы на працую, што яны не нагруканы, ведучы аб усіх агітасях, партком ніякіх мер не прымае.

МЕРЫС.

Вечар у калгасе

Ізлем па шырокай калгаснай вуліцы. Паабалал дарогі размешчаны рады новых прыгожых дамоў. У большасці кватэр на вокнах гардэны і кветкі.

Загаварылі аб электрыфікацыі. Ідучы разам з намі, калгаснік Сяргей Давідкаў прыкметна ажывіўся.

— Хто-б гэта раней асвятляў? Бывала, лужынка не ў кожнага выдзіла. А зараз—бачыце якое святло, хопь ты голы абраі!

— А пона ў нас электрычнасць гарыць?

— Хопь і крутыя суткі... Той, хто захаца пад святлом спаць, дык усю ноц паілі!

Да поўнай ночы яркім святлом ахіталі ў калгасных хатах стасяччывыя электрычныя лампы. І зусім не ішо таго, каб пад святлом спаць. Праз тонкія фіранкі ў адной з калгасных хат вылучаюцца чымсьці сілуэты людзей, сідзіўшыся над кнігамі. Тут жыўе сям'я радавога калгасніка Казубанава. За сталом сядзіць гаспадар Саўка і яго жонка Каля.

У Казубанавых вель сва ўласная бібліятэка. Але апрача гэтага, яны карыстаюцца і калгаснай бібліятэкай. Толькі за апошнія паўгоддзе сунуці Казубанавы прычталі 11 кніг: «Евгеній Онегла», «Дубоўскі» — Тургенева, «Маді» — Горькага, «Удзятыя паліна» — Шолохава, «Пусіна» — Новікава-Прябоя і ішн.

Гулавога кіно ў калгасе ішо яна. Калгаснікі наведваюць кіно-тэатр шкловада. Прыязваць у калгасам і мініперасоўка, але яна не задалавалася ўжо калгаснікаў.

Да пачатку пасеўнай ў калгасе працавалі харавы і драматычны гурткі. За зямныя месяцы драмгурток даў чатыры паставоўкі. У клубе арганізавана радыспартаўнае бюро. Комуністы, комсамольцы і беспартыйны калгасны актыву сістэматычна слухаюць лекцыі па гісторыі партыі і перадачы на пытаннях багучай палітыкі.

Добры культурны адпачынак калгаснікаў сельскагаспадарчай арелі «Інтернацыянал» (Гомельскі раён) анован на іх уруччывы працы на калгасных палях, у вадношчых, у таварных формах. Тут ішо ўпартае сацыялістычнае саабронтыва брыгадыраў і звынявах за багаты ўрадак, за вадможнае калгаснае жыццё.

Над лесам згусілася сонца. Рудочны закат афарбавуў вокны хат. Вечар. Калгасная вуліца напуўнічца шумам. Пасля работы калгаснікі сельскагаспадарчай арелі «Гомельскі пролетарыяў» (Дзеўскі раён) выхадзяць на вуліцу ў чыстай, свежай калі пакасіліся і выдурь разномы ўрадак аб добрых летніх днях і новым ураджаі.

Тым часам з поля дахаты вярочэцца жывёла. Яна зааруджае ўсю вуліцу. Калгаснікі задэвалена правадзіць вачыма сваё багата стада.

«Калі хатні-чытальнікі згаўраў гармонік. Моладзь запігуча песню. Радэамастар Сцяпан Котаў лавіў маскоўскай радыёстанцыі імя Комітэора. Балі я клубе сабралося многа народу, Сцяпан уключуў рэпрудуттар.

Гомель—Дзеў. і. ШЛЯФЕР. А. ЛОСЬ.

